

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

2 чэрвеня 2016 г. № 187

Аб узнагароджанні

За шматгадовую плённую працу, узорнае выкананне службовых абавязкаў і актыўную дзяржаўную і грамадскую дзейнасць, дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў, значны асабісты ўклад у развіццё заканадаўства і парламентарызму, будаўнічай галіны і сельскай гаспадаркі, навуковай і педагагічнай дзейнасці, сферы мастацтва, культуры і спорту:

1. Узнагародзіць:

- ордэнам Айчыны III ступені
- Лашына
Аляксандра Міхайлавіча – намесніка Генеральнага пракурора Рэспублікі Беларусь
- ордэнам «За службу Радзіме» II ступені
- Гуру
Аляксандра Мікалаевіча – памочніка Міністра абароны па ідэалагічнай рабоце ва Узброеных Сілах – начальніка галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы Міністэрства абароны, генерал-маёра
- ордэнам «За службу Радзіме» III ступені
- Лабкова
Рыгора Віктаравіча – першага намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў – начальніка 1-га ўпраўлення, палкоўніка міліцыі
- Мішчанку
Алега Рыгоравіча – галоўнага інжынера ўпраўлення сувязі Генеральнага штаба Узброеных Сіл – намесніка начальніка сувязі Узброеных Сіл, палкоўніка
- Муравейку
Паўла Мікалаевіча – намесніка начальніка Генеральнага штаба Узброеных Сіл – начальніка галоўнага аператыўнага ўпраўлення, генерал-маёра
- Сікорскага
Алега Анатольевіча – намесніка начальніка па аператыўна-тактычнай рабоце пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада ўстанова «Магілёўскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
- Шаблыку
Алега Мікалаевіча – намесніка начальніка Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў – начальніка ўпраўлення сродкаў і сістэм аховы, палкоўніка міліцыі
- ордэнам Пашаны
- Ананіч
Лілію Станіславаўну – Міністра інфармацыі
- Марковіча
Ігара Іванавіча – старшыню Верхнядзвінскага райвыканкама
- Русецкага
Анатолія Максімавіча – Намесніка Старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
- Цэйціна
Міхаіла Ільіча – дацэнта кафедры гімнастыкі ўстанова адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры»

медалём «За адзнаку ў ваенскай службе»

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Беднякова
Ігара Валер’евiча | – намеснiка камандзiра па ўзбраеннi – начальнiка ўзбраення 116-й гвардзейскай штурмавой авiяцыйнай базы Ваенна-паветраных сiл i войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сiл, падпалкоўнiка |
| Брызiнскага
Сяргея Мiкалаевiча | – начальнiка 2-га ўпраўлення галоўнага аператыўнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сiл, палкоўнiка |
| Васiльева
Святаслава Ігаравiча | – начальнiка агульнавайсковага факультэта ўстанова адукацыi «Ваенная акадэмя Рэспублiкi Беларусь», палкоўнiка |
| Васiлюшкава
Юрыя Іванавiча | – начальнiка ракетных войскаў i артылерыi – начальнiка аддзела ракетных войскаў i артылерыi Заходняга аператыўнага камандавання Узброеных Сiл, палкоўнiка |
| Весялова
Дзмiтрыя Вiктаравiча | – намеснiка начальнiка 1-га аддзела ўпраўлення планавання i каардынацыi тэхнiчнага забеспячэння галоўнага ўпраўлення планавання i каардынацыi тэхнiчнага забеспячэння Мiнiстэрства абароны, падпалкоўнiка |
| Гарнякова
Максiма Аляксандравiча | – начальнiка разведкi – начальнiка разведвальнага аддзялення штаба 38-й асобнай гвардзейскай мабiльнай брыгады Узброеных Сiл, маёра |
| Гладкага
Сяргея Вячаслававiча | – намеснiка начальнiка штаба ўпраўлення ракетных войскаў i артылерыi Генеральнага штаба Узброеных Сiл, палкоўнiка |
| Горбеля
Юрыя Леанiдавiча | – намеснiка начальнiка ўпраўлення – начальнiка 1-га аддзела ўпраўлення маральна-псiхалагiчнага забеспячэння галоўнага ўпраўлення iдэалагiчнай работы Мiнiстэрства абароны, палкоўнiка |
| Дапiру
Вiталiя Осiпавiча | – начальнiка штаба – першага намеснiка начальнiка ўпраўлення ўзбраення Заходняга аператыўнага камандавання Узброеных Сiл, палкоўнiка |
| Жырыкава
Аляксандра Пятровiча | – начальнiка аўтамабiльнай службы ўпраўлення ўзбраення Заходняга аператыўнага камандавання Узброеных Сiл, палкоўнiка |
| Кiршанкова
Дзмiтрыя Аляксандравiча | – спартсмена-iнструктара-парашутыста ўзвода дэсантнай падрыхтоўкi 7-й асобнай роты аховы i абслугоўвання камандавання сiл спецыяльных аперацый Узброеных Сiл, старшага прапаршчыка |
| Краўцова
Ігара Яўгеньевiча | – начальнiка разведкi – камандзiра разведвальнага ўзвода 317-га асобнага гвардзейскага мабiльнага батальёна 103-й асобнай гвардзейскай мабiльнай брыгады Узброеных Сiл, лейтэнанта |
| Кулакевiча
Сяргея Яўгеньевiча | – намеснiка начальнiка рэчавага ўпраўлення Мiнiстэрства абароны, палкоўнiка |
| Лапаткiна
Ігара Інакенцьевiча | – начальнiка 263-й базы захоўвання, рамонту i ўтылiзацыi сродкаў сувязi Узброеных Сiл, палкоўнiка |

- Лебeдзянцава
Аляксeя Іванавiча – намeснiка начaльнiка апeратыўнага ўпраўлeння штаба камандаваннa сiл спецыяльных апeрацый Узброeных Сiл, палкоўнiка
- Маiсeенку
Іллю Сяргeевiча – намeснiка камандзiра вучэбна-баявой авiяцыйнай эскадрыллі 116-й гвардзейскай штурмавой авiяцыйнай базы Ваeнна-пaвeтpаных сiл і войскаў супрацьпaвeтpанай абароны Узброeных Сiл, маёра
- Пeрапaялiцу
Сяргeя Аляксандравiча – начaльнiка вайскавой супрацьпaвeтpанай абароны – начaльнiка групы Ваeнна-пaвeтpаных сiл і войскаў супрацьпaвeтpанай абароны Узброeных Сiл, палкоўнiка
- Пpаснакова
Юрыя Аляксандравiча – начaльнiка ўпраўлeння заказаў і закупак матэрыяльных сродкаў Узброeных Сiл, палкоўнiка
- Пырxa
Сяргeя Мiхaйлaвiча – начaльнiка 4-га аддзeла ўпраўлeння эксплуатацыі і рамонту ўзбраeння і ваeннай тэхнiкi Узброeных Сiл, падпалкоўнiка
- Скавародку
Сяргeя Уладзiмiравiча – намeснiка камандзiра па тылe – начaльнiка тылу 111-й гвардзейскай артылерыйскай бpыгады Заходняга апeратыўнага камандаваннa Узброeных Сiл, падпалкоўнiка
- Суровiча
Дзiмiтpыя Іванавiча – начaльнiка 814-га цэнтpа тэхнiчнага забeспячэння Паўночна-заходняга апeратыўнага камандаваннa Узброeных Сiл, падпалкоўнiка
- Фамiну
Аксану Сяргeеўну – спартсменa-iнстpуктapa-пapaшутыста ўзвoдa дэсантнай падрыхтоўкi 7-й асобнай роты аховы і абслугоўвання камандаваннa сiл спецыяльных апeрацый Узброeных Сiл, старшага сяржанта
- Шычко
Уладзiмiра Пятровiча – старшага афiцэpa штаба ўпраўлeння iнжынерных войскаў Генеральнага штаба Узброeных Сiл, падпалкоўнiка
- Юшкевiча
Юрыя Іванавiча – начaльнiка сувязi – начaльнiка аддзeла сувязi штаба камандаваннa сiл спецыяльных апeрацый Узброeных Сiл, палкоўнiка

медалём «За адзнаку ў ахове грамадскага парадку»

- Азарава
Аляксандра Аляксандравiча – начaльнiка 2-га аддзeла 3-га ўпраўлeння галоўнага ўпраўлeння па барацьбе з арганiзаванай злачыннасцю і карупцыяй Мiнiстэpства ўнутpаных спраў, падпалкоўнiка мiлiцыi
- Баранава
Алега Васiльевiча – камандзiра 1-га пaтpульнага батальёна вайскавой часцi 5525 унутpаных войскаў Мiнiстэpства ўнутpаных спраў, маёра
- Бедункевiча
Мiхaiлa Пятровiча – начaльнiка 3-га ўпраўлeння галоўнага ўпраўлeння па барацьбе з арганiзаванай злачыннасцю і карупцыяй Мiнiстэpства ўнутpаных спраў, палкоўнiка мiлiцыi
- Калантаева
Сяргeя Мiкалаевiча – начaльнiка 7-га ўпраўлeння (па Вiцебскай вобласцi) галоўнага ўпраўлeння па барацьбе з арганiзаванай злачыннасцю і карупцыяй Мiнiстэpства ўнутpаных спраў, палкоўнiка мiлiцыi

Каравачкага Мікалая Мікалаевіча	– начальніка аддзела апэратыўна-дзяжурнай службы ўпраўлення міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Ларына Алега Валянцінавіча	– начальніка 5-га ўпраўлення (па г. Мінску) галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі
Манькова Юрыя Міхайлавіча	– намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама – начальніка міліцыі грамадскай бяспекі, палкоўніка міліцыі
Мельніка Рамана Іванавіча	– начальніка галоўнага ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі медалём «За адзнаку ў ахове дзяржаўнай граніцы»
Бойку Аляксандра Міхайлавіча	– начальніка аддзела ўпраўлення вайскавой часці 1250 пагранічнай службы, падпалкоўніка медалём «За працоўныя заслугі»
Багачова Ігара Мікалаевіча	– начальніка арганізацыйна-кантрольнага аддзела пракуратуры Віцебскай вобласці
Гаўрылковіча Эдуарда Генадзьевіча	– генеральнага дырэктара рэспубліканскага ўнітарнага вытворчага прадпрыемства «Граніт»
Германа Івана Пятровіча	– дырэктара дарожна-будаўнічага ўпраўлення № 65 адкрытага акцыянернага таварыства «Дарожна-будаўнічы трэст № 6»
Гундара Аляксандра Мікалаевіча	– дырэктара філіяла таварыства з абмежаванай адказнасцю «ОМА» ў в. Міхалёва Бярэзінскага раёна
Кошмана Аляксея Мікалаевіча	– машыніста буравой устаноўкі цэха бураўзрыўных работ гранітнага кар’ера «Мікашэвічы» рэспубліканскага ўнітарнага вытворчага прадпрыемства «Граніт»
Крукоўскага Валянціна Арсенавіча	– прарэктара па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце ўстанова адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт харчавання»
Курловіча Віктара Міхайлавіча	– машыніста экскаватара цэха горнага гранітнага кар’ера «Мікашэвічы» рэспубліканскага ўнітарнага вытворчага прадпрыемства «Граніт»
Макарскага Сяргея Мікалаевіча	– галоўнага архітэктара праекта ўпраўлення праектных работ адкрытага акцыянернага таварыства «Палессежылбуд»
Пака Валяр’яна Віктаравіча	– начальніка аддзела апеяцыйнай вытворчасці ўпраўлення Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь па наглядзе за адпаведнасцю закону судовых рашэнняў па крымінальных справах
Размысловіч Святлану Леанідаўну	– старшага памочніка пракурора Мінскай вобласці па рабоце са зваротамі грамадзян
Рапейку Станіслава Адамавіча	– начальніка ўчастка № 3 адкрытага акцыянернага таварыства «Гроднажылбуд»

- Сахно
Ганну Мікалаеўну – дырэктара філіяла «Птушкафабрыка «Перамога» адкрытага акцыянернага таварыства «1-я Мінская птушкафабрыка»
- Цішкова
Васілія Іванавіча – дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Шчомысліца» Мінскага раёна
- Шчарбачэню
Мікалая Іванавіча – намесніка галоўнага рэдактара – кіраўніка напрамку рэдакцыі газеты «Сельская газета» ўстанова Аміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия»
медалём Францыска Скарыны
- Грынкевіча
Валерыя Аляксандравіча – дырыжора аркестра ўстанова культуры «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Відовішчна-культурны комплекс «Гомельскі дзяржаўны цырк»
- Закрэўскую
Галіну Віктараўну – артыста тэатра лялек – вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы культуры «Гродзенскі абласны тэатр лялек»
- Кузьміцкую
Лідзію Аляксандраўну – артыста-вакаліста, вядучага майстра сцэны ўстанова «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр»
- Лакотку
Аляксандра Іванавіча – дырэктара дзяржаўнай навуковай установы «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
- Ламана
Мікалая Афанасьевіча – загадчыка лабараторыі росту і развіцця раслін дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В.Ф.Купрэвіча Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
- Лявончыка
Мікалая Мікалаевіча – артыста, вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы «Беларускі рэспубліканскі тэатр юнага глядача»
- Мазго
Уладзіміра Мінавіча – намесніка галоўнага рэдактара рэдакцыі часопіса «Нёман» рэдакцыйна-выдавецкай установы «Выдавецкі дом «Звязда», старшыні секцыі «Дзіцячая літаратура» грамадскага аб'яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі»
- Сідорчык
Раісу Паўлаўну – вядучага майстра сцэны ўстанова «Беларускі дзяржаўны маладзёжны тэатр»
- Шаранговіча
Сяргея Вітальевіча – вядучага майстра сцэны ўстанова «Беларускі дзяржаўны маладзёжны тэатр»

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:

«Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь»

- Сало
Алене Аляксееўне – артысту-вакалісту (салісту) вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»
- Якушэвіч
Аксане Аляксандраўне – артысту-вакалісту (салісту) – вядучаму майстру сцэны дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»

«Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»

- Бардуновай
Нінэль Мікалаеўне – педагогу дадатковай адукацыі, мастацкаму кіраўніку заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь тэатра-студыі «Радуга» дзяржаўнай установы дадатковай адукацыі «Абласны цэнтр творчасці», г. Магілёў

«Заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь»

- Стуку
Аляксею Канстанцінавічу – намесніку Генеральнага пракурора Рэспублікі Беларусь

«Заслужаны металург Рэспублікі Беларусь»

- Баршчову
Сяргею Міхайлавічу – намесніку генеральнага дырэктара па тэхнічным развіцці – галоўнаму інжынеру адкрытага акцыянернага таварыства «Беларускі металургічны завод – кіруючая кампанія холдынга «Беларуская металургічная кампанія» (2013–2016 годы)

«Заслужаны работнік фізічнай культуры і спорту Рэспублікі Беларусь»

- Паўлоўскаму
Яўгену Іванавічу – спецыялісту па грамадскіх сувязях, музейнай рабоце, экскурсаводу Мінскай міжтэрытарыяльнай арганізацыйнай структуры рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага аб'яднання «Беларускае фізкультурна-спартыўнае таварыства «Дынама»

«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»

- Лук'яненка
Ларысе Генадзьеўне – старшаму трэнеру нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па гімнастыцы мастацкай установы «Рэспубліканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі па гімнастыцы мастацкай»

- Савенкавай
Галіне Васільеўне – старшаму трэнеру-выкладчыку ўстановы «Мінская спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву № 1» рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага аб'яднання «Беларускае фізкультурна-спартыўнае таварыства «Дынама»

«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»

- Арзамасавай
Марыне Аляксандраўне – спартсмену-інструктару 2-й катэгорыі 2-га аддзела дзяржаўнай установы «Спартыўны камітэт Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», старшаму лейтэнанту

- Грынкевічу-Судніку
Аляксандру Іванавічу – начальніку караула пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 4 Баранавіцкага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Брэсцкае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», маёру ўнутранай службы

- Курльпу
Андрэю Аляксандравічу – спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па самба ўстановы «Рэспубліканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі адзінаборстваў»

- Папову
Сцяпану Георгіевічу – спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па самба ўстановы «Рэспубліканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі адзінаборстваў»

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка